

Ba 1455

Ba 1455

Novice

W.E.1361

U domu Lepojs par jedunno.  
V eejenburg-ZuII god.

Zu Hause ist ee besuch.

Eduard. DG.

Peterburg-1911

Ба 1455

„Загляне сонцэ  
и ў нашэ ваконцэ“.

# У ДОМУ ЛЕПЕЙ.

АПАВЕДАНЬНЕ.

А. НОВІЧА.

Бел. аддзел № 1953  
1994 г.



Цэна 4 кап.

п

ПЕЦЯРБУРГ.

Друкарня К. Пенткоўскага Больш. Подъяческ. 22.

1911.

У выдавецтве „Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ“ (С.-Петербургъ, В. О., 4-я л., № 45, кв. 16) можна купляць такіе выданья:

(Азначэнныя зоркай — выданья нашы, ~~без зоркі~~ — чужые, азначэнныя *bis* — вышлі і польскім і рускім літерамі).

### Выданья беларускіе:

#### I. Да навучанья:

* bis Беларускі лемэнтар . . . . .	цэна	6	кап.
* bis Першае чытаныне Цёткі . . . . .	»	6	»
* Другое чытаныне Коласа . . . . .	»	25	»
Karotki katechizm . . . . .	»	5	»

#### II. Навуковыя, даступныя для усіх:

* Гутаркі аб небі і зямлі з рыс. . . . .	цэна	15	кап.
bis Цукер В. Тройцы . . . . .	»	3	»
bis Гутаркі аб гаспадарцы . . . . .	»	3	»
* bis Як ратаваць уздутую жывёлу . . . . .	»	3	»
bis Як бараніца ад халеры . . . . .	»	1	»
bis Як рабіць добрые рамовые вульлі . . . . .	»	5	»
bis Зямельная справа у Новай Зэляндый . . . . .	»	3	»
bis Аб гаспадарцы на хутары і шнурох . . . . .	»	5	»
bis Кароткая гісторъя Беларусі . . . . .	»	60	»
bis Беларусы і іх національнае адрадзеніне . . . . .	»	5	»
Bł. Andrej Babola mučynik . . . . .	»	5	»
bis Як ужываць штучны навоз . . . . .	»	2	»

#### III. Повесці, апаведанья прозай.

Дым Конопницкай . . . . .	цэна	4	кап.
Казкі . . . . .	»	6	»
bis Гэдалі, Э. Оржэшко . . . . .	»	6	»
bis Казка аб вадзе . . . . .	»	3	»
Архіп і Лявонка, Горкаго . . . . .	»	8	»

1361

„Загляне сонцэ  
и ў нашэ ваконцэ“.

# У ДОМУ ЛЕПЕЙ.

АПАВЕДАНЬНЕ.

А. НОВІЧА.



Цэна 4 кап.



ПЕЦЯРБУРГ.

Друкарня К. Пенткоўскага Больш. Подъяческ. 22.

1911.



25.04.2009

## У дому пепей.

A. Новіча.

У тыдни два па Петры пад вечар па дарозе з Мінска у маёнтак пана Зарэмбы ішоў чэлавек гадоў за шэсьдзесят, але ешчэ моцны; на ім была парусіновая шапка, с чорнага сукна сурдут і камізэлька; зграбна зробленыя боты і хустка на шыі паказывалі, што падарожны, хация не пан і не шляхціц, але ня быў прости, шэры хлебароб.

Ішоў ён паволі, паглядаючы па старонах. Мінуўшы цэркву, што стаяла злева ад дарогі на ўзорку, пайшоў меж прысадаў; маёнтак быў блізкі і да нашага падарожнага пачалі далетаць галасы.

— Дзеткі, завіхайцеся! раздаваўся голас ва ўсе староны и рэхам адбіваўся ат суседняга бора—сонцэ ўжо нізка, ня кончым стога!

Голас старому быў здаўна знаёмы і пад яго сівымі вусамі зьявілася усмешка.

І пан тут—падумаў сабе, не змяніўся, відаць, за гэтыя колькі гадоў, крычыць, прынаймней, так сама, як калісь ешчэ за паничыны!

Дарога звярнулася направа і разам перад падарожным аткрылася лучка, пасярод каторай уздымаўся больш як на дзве часы і складзены стог; навакол яго працавалі чэлавек двадцать парабкаў і баб; аподаль, пад бярозай, стаяў сама вар, шклянкі і тут жэ з газэтой у руках на сене сядзеў жывавы стары праве одных гадоў з нашым, адзеты, у белую жакетку и штаны, у саломенным капалюшы.

Гэта быў пан Міханович, арэндар пана Зарэмбы.

Сабакі першыя заўважылі новага чэлавека і, брэшучы на розныя галасы, сунулися да яго.

Міханович палажыў газэту і поглядзеў у ту ю старану.

— Эгэ! сказаў ён, каго ж гэта Бог дае? Ці ня ты гэта, Тодар?

Наш падарожны зняў шапку і блізка падышоў да пана.

— Нех бэндзе пахвалёны Езус Хрыстус, зачаў ён па старасьвецку, цалуючы пана ў руку.

— На векі! атказаў той, моцно сціснуўши руку Тодара і цалуючы яго ў твар. Вось ня спадзеваўся каго бачыць! Чую я, што ты вярнуўся са сваей Сыбіры—навіны у нас, сам ведаеш, скарэй як у газетах расходзяцца,—але ня верыў! Аж ты тут і сам!

Ну, садзіся! Вось тут пад бярозкай, на сене!.. У вас там, мусі быць, і бярозак нема, ды і сена справаджаецце зза мора. Можэ гэрбаты хочэш? Вось тут ёсьць троху вяндліны, сметанка, сухаркі... гаворыў Міхановіч, відаць надто рад з госця.

Ну, як ж табе там паводзілася? раскажы!—Памаладзеў ты там за морем, Тодар!

— Якая там, пане, моладасць! атказаў той. Спужаўся я, што памру там ат паганой трасцы, прыехаў да дому, каб у роднай зямлі злажыць старые косці пад хвоей, або вось такой, як гэта, бярозкай...

— Што так? спытаў Міхановіч.

— Так, пане! Паветра там шкадливае, асаблива для нашых...

Тым часам грабцы, увідзеўши новага чэлавека, зацекавіліся; той-другі селі пад кустамі круціць цыгаркі і прыслухіваліся да таго, аб чым гаварылі пан с Тодарам; дзеўчата не prestalі грабесці і так сама подыйшлі бліжэй.

Міхановіч апамятоўся.

— Гэй-гэй! закрычаў ён, дзеткі! што ж гэта? Гаспадар адвярнуўся, дык і вы сталі! Трэба канчаць, відзіце, як сонца нізка. А заўтра съята.

Потым ізноў звярнуўся да Тодара.

— Вось што, мой прыяцелю, рад я, надта рад, што віджу цябэ і цікава мне паслушаць, як табе паводзілася на чужой старане, але відзіш—і ён показаў рукой на сваю сенажаць—трэба спяшыць!

А вечарам буду прасіць цябе—рассказаць усё, як было; ніхто тады нам перэшкаджаць ня будзе. Пакуль што—хочэш з намі сядзі, хочэш—ідзі у двор, з гаспадыніяй пагавэндзіш.

— Э, пане! кажэ Тодар, што ж гэта, ці я не знаю пані? Такая гаспадыня без работы не сядзіць, а я, стары бадзяка, прыду перэшкаджаць! Пабуду тут с панам, памагу стог канчаць; калісці і касіць, і грабці і я умеў ня горш за людзей!

І выпішлі шклянку гэрбаты, што наліў яму пан Міхановіч. Тодар зняў сурдук, гальштук, закасаў рукавы кашулі і ўзяў граблі.

З усмехам глядзеў на гэта Міхановіч.

— Вось госць, дык госць! Такіх бы гасцей ды больш!  
Зух Тодар!

Так з жартамі, вясёлыя, двое нашых старых з граблямі  
ў руках далучіліся да работнікоў..

А сонцё ўсё ніжэй апушчалася, ласкова асьвечаючы ўесь  
гэты абрэз ціхай сельскай працы...

Як рóднага прывітала Тодара пані Міхановічыха, пачала  
распытывацца, гдзе ён быў, як яму паводзілося, якіе там  
людзі жывуць.

Па вячэры ніхто не хацеў ісці спаць, нават меншыя  
хлончыкі не крануліся з мейсца.

І тут жэ на гарнку зачаў Тодар гаварыць.

— Ня ведаю, мае паночки, с чаго пачынаць, ды і казка  
даўтая! Ну, але, калі ужо на тое пайшло, дык зачну с са-  
маго пачатку.

Але перш-на-перш, паночку, я тут з радасці, што увідзеў  
пана, паню, дзетак—усіх жывымі, здаровымі, вясёlyмі, ня  
сказаў пану аб інтэрэс, а інтэрэс, ведама, на першым  
мейсцы.

С просьбай я да пана: будзь ласкаў—Тодар з гэтymі слá-  
вамі устаў і хацеў пацаловаць Міхановіча ў руку, але той  
не пазволіў—дай мне, пан, колькі хвой направіць кузъню,  
трэба брацца за старое рамяство. Што будзе належыць—  
аддам або адраблю!

— Добра, Тодар, трапіў ты як раз у пару; кавалак  
кліна—ведаеш там калі чыгунки, тлумачыў Міхановіч,— па  
запустах высеклі, ешэ ня ўесь пошілавалі на шуркі, можна  
будзе табе выбраць. Больш як дзесяць пнёў ня трэба?

— Будзе, паночку! Якая там кузъня! толькі каб стары не  
сядзеў, злажыўшы руکі.

— Заўтра сьвята, сказаў далей Міхановіч—прыходзь! пой-  
дзем у лес: выбярэш сабе, а аб цану пасля пагаворым.

Стала ціха.

— Ну што ж кончылі аб інтэрэсе? запытала пані. Дык  
раскажы ж нам, Тодар, як там у вас за морэм? Многа ці-  
кавага відзеў? Кажы, як умееш! відзіш, як мы ўсе і старые,  
і малые не зважаючы, што за дзень напрацаваліся, нецярп-  
ліва чёкаем на цябе!

— Ну, дык мае паночки, зачаў ізноў Тодар, як майго Янку  
забрылі у маскалі—панства ведаеце; не памог тут ні Моўша,  
ніхто! Бо праіду кажучы, як забракаваць такога малайца,  
як мой Янка. Вось за колькі дзён, як ехаць навабранцам на  
службу, ім і абыявлі, хто куды назначэнны. Янку назначылі ў

Закаспіскі Край. Блізкі съвет! за морем! Прапаў, думаю, хлопец: не вярнуцца яму ўжо аттуль!

Іду да воінскаго начальніка (гэта ад яго залежыць, каму куды ехаць), каку: Вашэ Благородзе, за што ж майму сыну такая кара? С суседаў нашых катарых тут у сваім месце пакінулі, альба гдзе недалёка, іншых ізноў у другую губэрню, а майго гдэсь за Сыбір высылаець? Будзьце міласцівы, дайце яму службу гдзе бліжэй!

А ён мне: „дурэнъ ты, стары! для добра яго раблю: можэ яго там шчасце чэкае! Ен майстар, граматны, такіх там трэба і добры грош можэ там чалавек такі зарабіць, калі не пьяница, не лайдак“.

Што рабіць, думаю, можэ і па праўдзі там не так дрэнна, як нам атсюль выдаецца.

Пабедаваў-пагарэваў, але нема рады: выправіў Янку.

Па неякім часе прыходзіць ад яго ліст; пішэ, што шэнціць яму нішто сабе; займаецца больш сваім дзелам — слесаркай. Прайшло з год—пішэ, што яму далі мейсца на чыгунцэ, што там плацяць асобную пэнсію, не так як звычайным салдатам; каротка кажучы, хлощу жыць можна.

Тым часам у мяне ішло ўсё горш ды горш; жонка майго Винцуся, баба зъядлівая і мужу з ей горэ і мне старому не спакойна: у хаці сваркі, крык... Перэпрашаючы паноў—чорт ведае, што зрабілася!

Вінцусь да кузьні ніколі ня меў вялікай ахвоты, а мне аднаму трудна.

І зачаў я думачь, як бы гэта было добра, каб Янка вярнуўся са службы і ізноў мы з ім працавалі б разам.

— „Слухай, Тодар—застанавіў яго Міхановіч; усё гэта мы ведаем, начынай с того, як выехаў ужо ў дарогу.“

— Паночку, атказаў Тодар, прости я чэлавек, цёмны, а пан хочэ, каб я так гладка, да рэчы казаў, як які адвакат у судзе. І рад бы я карацей, без мужыцкіх выкрутасаў—але, што рабіць—ня умею.

Міхановіч толькі рукой махнуў. Умешалася пані.

— „Што ж застанавіўся Тодар: кажы, як умееш! А ты, Олесь — зварнулася яна да мужа — не перэшкаджай, бо і праўда: гдзе ж яму так казаць, як ты, альба пан Крыштапоўскі.

Такое пахлебства ды еще раўнаванне з лепіным у месце адвакатам надта падабалася Міхановічу, ён усміхнуўся.

— Ну, выбачай Тодар, сказаў ён, кажы далей.

Тодар здаволены зачаў изноў:

— Добра... Але аб чым же ж гэта я казаў?.. Ага!

Дык вось па гэтых лістах ад Янкі я ўсё думаў, што было б добра, калі б ён вярнуўся.

Вось неяк я пішу—разумеецца не сам, чалавек я не письменны, пісалі мне ў шынку у Элькі на Збаровай вуліцы—што с кузней у мяне неуправаўка, што чэкаю на цябе, сын мой Янка, што ты вернешся скора да дому...

Аж ён і пішэ: наўрад я вярнуся да вас; тут жыцьцё маё куды лепшае, чым у хаці. Што я заціркі і хлеба з мякінай ня відзеў? А тут у мяне што дзень кавалак мяса; сыты, чыста адзеты, прыдзе свята — атпачываю, іду ў госьці.

Засмучіўся я! Толькі і пацешаю сябе тым, што так на ўсім свеце дзеецца: як птушка, набраўшыся сілы, кідае гняздо і бацькоў, так і дзееці нашы, як вырастуць, навучацца зарабляць на кавалак хлеба—кідаюць бацьку і матку... Калі там лепей—нехай з Богам там і жыве!

Але ўсё такі, калі б ён вярнуўся—вялікая была бы для мяне карысць і пацеха!

Нарэшце кончылася Янкава служба. Пішэ ён мне, что знайшоў добрае мейсца на чыгунцэ, бяре пэнсію 35 рублёў і мае дармовую кватэру.

О! кажу да сябе—гэта так!

Далей пішэ, што збіраецца жаніцца; бярэ дзяўчыну ня так маладую, але гаспадарную, с пасагам, дачку дарожнага майстра, рускую. Цяпер, сабе думаю, Янка ужо мусі быць ніколі ня вернецца дамоў!

Прайшло з год, прыходзіць ліст і ў тым лісьце Янка пішэ, што інтэрэсы яго ідуць добра, што яму павялічылі пэнсію, ужо ён бярэ 45 рублёў, але разам с тым хочэ ў горадзе аткрыць сваю слесарню; гроши трохі сабраў, рэшту дае цесьць.

І ешчэ пішэ, ці не захочу прыехаць да яго я; буду памагаць у работе, буду даглядаць работнікоў, а жыць мне будзе там весялей, чым дома у ваднай хапе са зъядлівай бабай.

Гэтакую даль ехаць? Чужы край? за морем?

Доўга думаў я: і хочэцца паглядзець, як жывуць людзі па чужых краёх, і гроши зарабіць хочэцца, і ехаць боязна: шкода пакідаць свой кут.

А ешчэ пайшоў я на кірмаш у Слуцкы на Петра; вядома на такіх хваст аткуль там людзі ня зъехаліся, тлум народу са ўсіх блізкіх вёсак, навэт з далёку, з-за Мінска. Зайшоў ў цэркву, памаліўся; спаткаў знаёмых; з Язэпам с Патрэбы, ды з Міхалюком, што ўсё рыбу ловіць ды качак стрэляе, пашлі ў лясок каля могілак, сели сабе пад хвойей, вышлі па келішку, зъелі па добраму кавалку сала, разгаварыліся; я і кажу: вось дзела якое: сын мой служыць у Закаспійскім краі, у горадзе

Асхабадзе, паводзіцца яму добра і надумаў ён мяне туды перэвесьці.

Ці варта мне яго слухаць? Стары я ўжо, сколькі таго жыцьця засталася?

Што ж, куме, атказывае Язеп, доўта табе жыць, ці не—адзін Бог съвяты ведае! А паспытаць шчасльца варта! Што тут высідзіш—нэндза, горэ! Зямлі пяць маргоў—тут і сей, і касі, і сам з дружынай карміся, і скаціну кармі, абуйся, адзенься і падаткі заплаці!

А Міхалюк дадае: праўда, ўсё гэта праўда! Каб ня жонка да нічога ды малые дзеци,—наехаў бы і я куды-кольвек.

Спытайся каго хочэшь: бяднейшых людзей ад нашых нема па ўсей Рэсеi, бо калі ў нас, можэ, ў каго і больш зямлі, чым у рускага, то за тое такая ж і зямля! Або пясок, або балота! Тут і сам жабраком памрэш, і дзеци ўсё сваё жыцьцё гарэваць будуць. Едзь, дзядзька!—гэта ён мне кажэ.

Доўгі час я так думаў, і так і гэтак мазгамі перэкідаў; радзіўся і с панам.

— „Помню“, ціха сказаў Міхановіч.

Нарэшце пайшоў да Моўшы. Жыды—гэтые ўсё ведаюць.

А Моўша і кажэ: едзь, Тодар, шкадаваць ня будзен: там можна мець гешэфт, там рамясник патрэбен, плацяць за ўсё добра, не так, як у нас.

— А вы бы, пане Моўша, паехали? пытаю.

— А чаму не? атказывае.

— А што вам перэшкаджае?

— „Тодар, Тодар, кажэ Моўша: стары, а гаворыш, як малое дзеци! Куды ж нам, жыдом, можна ехаць? Усюды, гдзе можна троху зарабіць, гдзе можна мець які-такі слемазарны гешэфт—зарараз „ня можна!“ Сядзі, гдзе радзіўся! І мне нават так здаецца—гэта ўсё мне Моўша кажэ—што, калі б у пекле можна было мець гешэфт і аб гэтым даведаліся, дык нас і туды бы ня пусцілі, альбо пусцілі са ста чэлавекаў трох!

Як бы там ні было, зачаў я збірацца, а ад Янкі ліст за лістам: заве! Кузьню аддаў я Вінцусю на час, пакуль вярнуся, прадаў карову, каня и ешчэ там таго-сяго, сабраў у такі способ рублёў са сто. Зачаў жэгнацца с суседзямі: не сварыўся я надта ні с кім, з усякім стараўся жыць у згодзе, дзеля таго усякій да мяне з добрым словам, жычаць мне шчасльца на новым мейсцы.

А мне неяк маркотна: шкода і добрых людзей і сваёй старай, цёмнай хаты... Ці вярнуся?

На машину сеў я ў Мінску. Поезд атходзіў пад вечар.

Было гэта дні за 4 перад першай Прачыстай. Быў ціхі, щёлпы дзень, так як бы сягоння. Сонцэ ярка асьвячала ўсю аколіцу, яглядаўся на наш горад. Ніколі мне не здарылася ездзіць у ту ю старану і пакуль было відна я паглядаў на места, пазнаваў знаёмые дамы, катадру, сабор, губэрнатарскі сад, поезд прыбываў ходу і дом за домам зачалі знікаць, счэз гопшталь, бліснуло шчэ штось на сонцы—мусі быць крыж ад якой цэрквы і Мінск прапаў з маіх вачэй.

Адна станцыя—другая... Усё знаёмае! Ведама, блізка ад нас, ніякой перамены. І зямля такая ж; балота як бы крыху менш; мейсцами добрые, мурожные сенажаці.

Доўга я так глядзеў у вакно або стаяў на плашчадцы; ні-як не хацелася адараўцаца ад свайго роднага.

Заўтра, думаў, можэ нічога гэтага не забачу, ўсё будзе па іншаму і так надоўта, на сколькі гадоў, можэ на векі!

І праўда! На другі дзень зрана прыехалі у Гомель. Ладнае места, вялікая рэка, на ей і чоўны, і баркі, і плыты, і пароходы!

На станцыі ўсякага народу, найбольш, разумееца, жыдоў, але шмат і нашых; мужыкі і тые, што у нас і на тые, але ўсеж такі адразу відаць, што нашы.

А як ад'ехаў шчэ трохі, пачалася Украіна: на мужыках замест белых сывітак—чорныя и порткі чорныя шырокіе, такіе шырокіе, што з аднай пары можна было б зрабіць добрых дзьве! Народ чэрнявы і шмат мацнейшы за нашага. Земля зачалася лепшай; чэрназём.

Чым далей ехалі, тым земля лепшай і народ відаць ба-гацейшы: хаты белыя, чистыя, каля кожнае—сад; скаціна ані раўняцца з нашай: вялікая, здаровая, рогі доўгіе, закру-чэніе!

У нас ужо ўсе на кані робяць, асабліва бяднейшіе, а там і аруць валамі і ездзяць на валах! Паўзе гэтакая пара вялізных быкоў, а украінец ляжыць сабе на панарадзе на бруху, люльку курыць і ні аб чым не дбае!

Ехалі мы так Украінай дзьве пары. Земля зачала ме-ніяцца; лес саўсім прапаў, німа ні рэчэк, ні вазёр, нават і травы німа—высахла; вёсак не відаць, а на станцыях усюды чорна ад вугальля; усе вагоны насыпаны вугальлем, горы вугальля навалены тут жэ каля дарогі. Гэта тут блізка капаюць вугальле.

Пан мусіць ведае, што гэта такое: з зямлі выкопываюць такое цвёрдае як камень вугальле; трудна яго распаліць, але за тое, калі распаліцца, гарыць лепш за дровы; ідзе яно на хва-брыйкі, заводы, гдзе нема лесу і на апал дамоў.

Але неяк нудна у той старане: ўсё у сажы, нігдзе тра-  
вінкі зялёнай не забачыш! Людзі ж жывуць добра.

Далей паехалі мы церэз казацкую зямлю: стәп усюды, ні  
лесу, ні травы, вады відаць мала, а вецер, не дай Божэ!  
Земля добрая! Ураджай у гэтым гаду быў вялікі, для таго у  
той час шчэ ня убраўся, у другіе гады у такую пару на  
полі чиста, аруць на зіму.

Паглядзеў я на іх гаспадарку: атпусці Божэ цяжкіе  
грахі!

— Што так? запытаўся Міхановіч.

— А як жэ! трохі плугам (сахі у іх нема, ўсё плуг) па-  
кальшае, пасеіць, забарануе и—усё! Земля хоць і добрая,  
чарназём, але паходзіць каля яе—што бы гэта вышла!

А маладзьба! Тут жэ на полі разлажылі збожэ, прывя-  
залі да каня якуюсь каменнью шэсцярню, на кабылу улезла  
баба—паганяе, шэсцярня коціца, давіць збожэ, і выціскае  
зярнё.

Аблічыце, паночку, сколькі тут можэ быць глуму!

На полі больш ўсё кабеты, бо шмат мужчын у тажім  
вяку, што толькі і працеваць, на службе ў войску.

Вось гдзе саломы! на стэпе, у чыстым полі зложені так  
званы скірды; гэта калі ўзяць пансі дом, але так доўгі, як  
да возера—дык вось такіе бываюць скірды! І так проста на  
стэпе стаяць, ніхто не даглядае!

Далей — вялікае, багатае места—Растоў. Чэкаць трэба  
было гадзін с чатыры; хацеў разам з людзьмі схадзіць, па-  
глядзець, што такі за горад, бо, як уважаю, павінен быць  
большы і багацейшы за наш Мінск, але баяўся заставіць  
речы—зладзейства там, не дай Божэ!

Так на вакзале прасядзеў увесь час.

Тут ужо усякага народу: жыды, армяне, чэркесы; каго  
толькі німа! Крык, шум, гвалт!

За Растворам пашоў Каўказ... Горы.. Вось горы, паночки  
мае! Ніколі ня думаў я, што можэ быць такая гара, што на  
вярху яе ляжыць снег і хоць сонцё паліць так, што ад гары  
бы што! Такіх гор шмат.

Увідзеўши іх, я не зразумеў, што такое. Здалося так, як  
часам бывае, калі вёску на ўзгорку замяне снегам і сонце  
на яе свеціць.

Пытаю у суседа, а ён і кажэ: гэта каўказскіе горы і  
відзючі, што я чэлавек прости, зачаў тлумачыць, што і як.

Так Каўказам едучы, даехалі мы да Каспійскага мора.

Але трэба паном сказаць, што Каўказ ня усюды адна—

стайны, ня усюды горы, шмат нізкае, роўнае зямлі, а бліжай да мора пашоў пясок і камень.

Як пабачыў я морэ—доўга глядзеў, як зачараваны: зялёнай вада, усюды кругом вада; так, як у нас земля усюды канчацца лесам, альбо на стэпе усюды земля, там вада. а па ёй ходзяць хвалі, уздымаюцца, пеняцца і так без перстанку. І хóраша і страшина!

На заўтра а паўдні выежджаць...

Морэ неспакойна, шуміць, а я, што толькі праз Сьвіслач перэезджаў, цяпер мушу ехаць праз такое вялікае сярдзітае морэ.

Заўтра Прачыстая...

Зазванілі ў цэркву... Пашоў...

Шчыра маліўся я аб тым, каб шчасліва перэехаць, каб на новым мейсцы добра было жыць, каб вярнуцца с часам да дому; а як свяшчэннік зачаў малітву аб тых, што плашаюць па моры, што ў дарозе, я стаў на калені; гляджу, разам са мной стала шмат людзей: і ім відаць у дарогу, і яны да Бога!

Параход атходзіў а другой гадзіне, а яшчэ а дзевятай я са сваімі клумкамі усёўся на сваім мейсцы. Ніколі ня відзеў я парохода, дык мне ўсё гэта дзіўно.

Так, як на чыгунцэ, З клясы; бяднейшыя едуць у трэцей, у каго кішения лепшыя—едзе у другой, а хто хочэ саўсім панам ехаць, мець асобны пакой—бярэ білет у першай. Алеж за тое і плаць!

Загудзеў сьвісток, задрыжаў параход, зашумелі калёсы... Наехалі... Знялі шапкі, перахрысціліся...

У каго засталіся знаёмыя, зачалі махаць шапкамі, хусткамі... Прыйстань і людзі робяцца ўсё меншыя, скора ўжо іх не відаць, толькі горад красуецца на высокім берэзе. Я ўсё аглядаўся, аж тут як таргане... Ледва ўтрымаўся! Што такое? пытаю.

А мне атказываюць: вышлі у морэ, дагэтуль былі у затоцэ; забыўся, як гэта по русску завецца.

Тут, паночку, пачало нас кідаць са стараны ў старану і кідала цэлыя суткі (пару). Параход кідала то на правую старану, то на левую, то ў ніз перадам, то задам; параход сусім ужо лёг на бок, раптам устае і зараз жэ кладзецца на другую старану; ўсякая реч ляціць, бъецца.

Хвалі так і кідаюцца, як шалёны; падбяжыць пад бок парохода, стукнецца аб яго, палецяць брызгі і пашла назад, але тут жэ бяжыць, яшчэ большая, высока ўзлетае, кідаецца на памост, разліваецца па ім, далей новая... Пазамачыла нас усіх, пазалівала рэчы.

А тут яшчэ новая беда: не ўсякі чэлавек можэ знесыці калі морэ начне яго гойдаць, большая часць хварэе; памерці— не памрэ, а намучыцца ў волю.

Бабы плачущы, думаюць, што карабель не вытрымае, пойдзе на дно, дзецы крычаць, шум кругом... Цэлую ноч так і ня задрымаў, хоць сам быў здароў— ўсе нават дзівіліся.

Разам са мной ехалі два жыды з Валожына, ехалі далёка, яшчэ далей ад мяне, кудысь у Бухарскае царства.

Чаго пацягнуліся так далёка, не сказалі, але відаць— пільны інтэрэс.

На другі дзень бура супакоілася. Зрабілася так ціха, цішэй, чым тут у панскім возеры; ні аднэй хвалі, вада гладкая, як шкло.

І што мяне здзвівала: вада такая чыстая, што, не зважаючи на глыбіню,— гэта ж морэ, мае паночки, а не Сьвіслоч! ўсё відаць, што на дне дзеецца, як расце трава, ляжыць жвір, каменьня, як па дне ходзяць рыбы... Тут мне давелося відзець у першы раз на век жывога селедца, як ён сабе весела плавае глыбока у моры па самым дне!

Пад вечар другога дня паказалася земля.

Да берагу яще далёка, але ўжо відаць горы, не высокіе, не такіе, як на Каўказе, якіесь рудые, як бы с цэглы. Чым далей ездім, tym лепей відзім зямлю, аднакож не відаць ні травы, ні лесу. Смутны край!

І горача відаць там, калі ад берага дае жарам, як з добра распаленай печы, калі гаспадыня збіраеца пячы хлеб на вялікую дружыну.

Прыехалі. Пясок, пясок, пясок... Перанёс я свае рэчы. Поезд стаяў, чакаў на нас, але яшчэ было рана і нас ў вагоны не пушчалі.

Зачаў я аглядацца. Виджу: хатка, так, нават добрая, стаіць бокам, дзіверы расчынены насыцеж; у другім мейсцы відаць ак бы катушок саўсім развалены, але не ат старасыці, а так, як бы наўмысьльне збурэны.

Гляджу далей; рельсы перакручэны, як бы з іх хто вяроўкі віў.

Пачынаю распытывацца.

І што ж бы панства думалі? за тыдзень перад tym, як нам прыехаць, было тут землетрасеньне!

Земля трасеца!

Як жэ ж тут жыць на такой зямлі? як будавацца?

Канец нарашце канцоў — кандуктар (с салдатаў) атчыніў дзіверы і мы паўлазілі у вагоны.

Сеў я кала вакна і гляджу.

На сэрцы смутна.

Прыглываюся: чалавекаў з дванаццаць-пятнаццаць у аўчынных шапках, у халатах (после я даведаўся, што народ гэты называеца Сарты); адзін стаў спераду, падняў руку, у гару, штось забарматаў, паставялі так усе задраўшы галавы ў гару, потым усе разам паваліліся на зямлю, трохі палежалі, ускочылі, і зноў паставялі і так разы тры-чатыры.

Гэта іх такая вячорная малітва. Вера іх такая самая, як у нашых татараў, але ні разу я ня відзеў, каб наши калі маліліся, а у тых такі парадак, што гдзе б ён ня быў, а сваёй парэ мусіць маліцца. Вылезлі з вагонаў і тут жэ на пяску спаўняюць закон сваё веры.

На другі дзень з рана гляджу праз вакно: кругом нічога не відаць: пясок, альбо якасць шэрай землі, але больш пясок.

І што ж паны думаеце? Што значыць моц Боская! І ў такім мёртвым пяску расце такі дрэва, знаходзіць для сябе якісць пасілак; прауда дрэва не паказнае, крывое, ад зямлі не відаць, толькі корень вялікі, ва ўсе стараны раскінуўся, шукаючы, чым пракарміцца. Так верст двадцаць-трыдцаць і больш пустынай ездіш—ні лесу, ні травы, ні звярыны ні-якай, пакуль прыедзіш на станцыю. Тут такое-сякое дрэва, жывуць людзі. Далей — ізноў пустыня! Гарачыня-ледзь вытрымаць.

Сяджу на сваёй лаўцы, ківаюся, як той жыд стары у школе, драмлю... Толькі прыглываюся, аж далёка-далёка блізчыць вада, па ей плыве параход, як раз, як той, што прывёз нас сюды.

Чыж ізноў морэ? Як ж гэта я нічога ня ведаю?

Паказываю суседу, а ён усьмехаецца.

Морэ-то гэта морэ, кажэ, але яно за намі засталося, мы цераз яго перэажджалі, гэто—зданье, тут здарaeцца.

Я зняў шапку і перэжагнаўся.

Цяпер, як успімню, мне і самому выдаецца смешным; потым відзеў я не раз такіе зданья, прэдстаўляліся морэ, вёскі, цэлае места.

Выйшаў на аднай станцыі; віджу: стаіць поезд, вагонаў с трыццаць, вагоны асаблівые—адна пляцформа, а на ёй агромная кадзь такая, што у яе вёдзэр можэ з дзвеесці увойдзе.

— Скажы, служывы, які гэта поезд? пытаю у якогась салдата, што ішоў каля вагонаў і стукаў малатком на калёсах, каб даведацца, ці цэлы.

— Вадзяный! отказывае.

— Што за водзяный? допытываюся. Але салдат толькі рукой махнуў.

Бо і праўда: чэлавек заняты службай, а тут вытлумачы-  
вай якомусь старцу, які такі поезд.

Аднакаж я зацекавіўся.

Віджу каля званка стаіць другі салдат; званіць прыдзеца  
ня скора, машина там стаіць на кождай станцыі доўта.

Патходжу.

— Абясні мне, служывенкі, калі ласка, які гэта поезд  
стаіць там за нашым?

— А маскаль мне на гэта:

— А вы скуль едзіце, з якой стараны?

— С пад Мінска, кажу.

— А я з Ракава.

— Ракаў я знаю, адказываю, не далёка ад нас, ладнае  
мястэчко. А тут сын мой жыве ў Асхабадзе, цяпер службу  
скончыў...

Так слова за слова разгаварыліся; я і забыўся аб tym  
вадзянным поездзе.

Аж тут кричаль: „званок“! Я ў вагон.

Потым я донытаўся такі, што гэто значыцца „вадзянны  
поезд“.

— ваду возіць. Край такі пустынны, што нават не на  
кожнай станцыі ёсьць вада; дык вось што дзень пасылаюць  
цэлы поезд, ён забірае ваду там, где яна ёсьць і вязе па  
усіх чиста станцыях, где вады нема і раздае яе, а хто не  
мае права—купляе.

Божэ ж мой мілы, думаю, што ж гэта за край такі, што  
гэта за жыцьцё, калі ваду, як туго гарэлку трэба спрадад-  
жаць з далёку і вазіць па чыгунцу.

Нарэшце прыехалі.

Места добрае, вялікае: ёсьць і вада і усякае дрэва, добрые  
дамы, храмы.

Спаткаў мяне Янка... Вырас, набраўся павагі; дома чэкала  
на мяне жонка яго з абедам; зараз же падалі на стол.

Так...

Зачаў я працаваць с сыном; ён больш на службе, а я з  
работнікамі. Работы шмат; плата лепшая, чым где. Падаба-  
лася мне.

Але па неякім часе зачаў я нудзіцца.

У будніе дні сяк-так: устанеш рана; як напрацуешся за  
дзень, дык і думаеш, як бы скарэй да ложка, а прыдзе  
свята — ня ведаеш, куды дзець час. Спачатку хадзілі мы з  
Янкай па месцы, прыглядаяўся я, як тут людзі жывуть; хадзілі ў госьці. У Янкі шмат знаёмых: пачцівые, добрые пра-  
цавікі, лайдацтва сярод іх не было, але ўсё больш людзі

маладые, мне старому кумпаніі нема; гляджу, слухаю—яны ўсё аб сваіх інтэрэсах, службе... кпінкі, жарты...

Адзін раз іду я неяк па рынку—трэба было купіць новую шапку—віджу надпіс шапочніка, маленькая крамка, тут, відаць, і ўся хвамілія жыве. У вакне сядзіць, шыючы шапку стары лет пад семдзеят жыд; застанавіўся я, давай распытываца: жыд з ахвотай атпаведае, відаць і яму нудна, рад, што, ёсьць с кім пагаварыць.

И трэба ж такі траф: жыд быў калі і не саўсім наш, то недалёка—з Вільні.

З гэтым жыдом мы потым запрызыніліся, запрашаў ён мяне на шабас, трактаваў рыбай, на свой Велик дзень пасылаў мне гасцінца мацу. Зусім як у нас! Не раз зваў яго і я да сябе; выпъе, бывала, Нохім (так ён празываўся) гарбаты, а калі упросіш выпіць чарку гарэлкі, то закусывае не іншай, як цукрам: трymаўся свайго закону і там. Пачцівы быў чэлавек, хоць і жыд; толькі не даў яму Бог доўгага веку: скора памёр і хварэў нядоўга—у пяць—ці ў шэсць дзён згінуў ад запалення лёгkіх. А як хацелася бедаку вернуцца дамоў!

Я ўжо казаў паном, што скоро зачаў нудзіцца. Бо як жэ не нудзіцца! Ўсё не так, як у нас, нема таго, да чаго чэлавек прызвычаіўся з дзяцінства.

У дому у свята, калі не паедзеш да Мінска на рынак, або па другіх інтэрэсах, пойдзеш да суседзяў, посядзіш, паговорыш. летам паходзіш па полі, паглядзіш, як усходзіць зборжэ, паспацэруюеш калі сенажаці, пойдзеш на рэчку з вудой ці с крыгай, зайдзіш у лес...

А там куды дзецца? Вышаў за горад—кругом пустыня.

Зімы нема; подыйшлі Каляды—снегу ані званыня.

Папрасіў я нявестку зрабіць куццю, расказаў, як ўсё робіцца; напекла яна і наварыла, была і верашчака, і рыба і ламанцы, пад абрус палажылі сена; запрасілі гасцей, усё са сваій староны...

Вось і вялікі пост... Трэба пану сказаць, што там ня толькі касыцёла, але і ксендза нема, а каталікоў шмат і нас, простых людзей і паноў, бо каталіку не пазваляюць служыць у Мінску, ці там у Вільні, а калі ён выедзе да Ракеi, даюць ўсякае, хоць самае лепшае мейсца.

Пытаюся я ў Янкі: скажы мне, сынку, вот што; як гэта тут будзе? Разумеецца, маліцца я мату у царкве, калі ня хочу дома, ну, а як жэ спаведацца, альбо, калі, ня тут ка-жучы, памру?

Як тады?

А Янка мне і тлумачыць, што раз ці два на год перад калядамі і ў вялікі пост прыежджае з другога горада ксёндз, усіх спавядзе, калі хто памёр — свеніцыць магілу. Каму трэба пльне, а ў кішэні ёсьць — можэ справадзіць ксендза ва ўсякую пару — гэта ужо іх дзела.

Чэкаю.

Чую — прыехаў ксёндз.

У ваднаго з багацейшых паноў была як бы каплічка, там і адбывалася імша.

Іду.

Ксёндз малады, відны такі, але здзівіў мяёе: па польску ня ўмее гаварыць, гаворыць па руску і па нямецку.

Паньство разумееце, як гэта дзіка, не па людзку: ксендз — і па польску ані слова; я да яго, як да пробаша, а ён да мяне па руску!

Аднакаж асабліваго ў гэтым не было нічога: каталікі, ня только нашы — але много каталікоў ёсьць сярод другіх народаў, шмат каталікоў немцаў; вот гэты ксэндз быў немец. Але хто ж яго ведаў!

Прайшоў год — прайшоў другі, зачаў я патрошку прывыкаць. Што рабіць — ня ўсім жыць там, где хочацца, буду гараваць тут!

І можэ быць завекаваў бы я там, калі б не захварэў; схапіла мяне трасца, а трасца там зласлівая; калі на каго нападзе — трудная рада; з маладога моцнага ў кароткі час зробіць ні на што не вартаго чэлавека.

Як толькі зрабілася мні крыху лепей дохтар і кажэ — спушжаўся Янка, як я захварэў, паслаў па доктара — заеждаў с пачатку што — дзень, потым тры разы на тыдзень — дык доктар і кажэ: калі хочаце яшчэ жыць — выежджайце атсюль скарэй; як станеце падъежджаць да дому, пачуеце, што здаваеце.

Вось так я і вярнуўся да хаты.



Инв. 1953 г. 617556р  
A

#### IV. Вершы.

		цэна	4	кап.
bis	Вязанка Я. Лучыны . . . . .	»	5	»
	Тарас на Парнасе . . . . .	»	5	»
	Дзед Завала, Ядвігіна Ш. . . . .	»	15	»
	Снапок, зборнік вершаў А. Паўловіча . . . . .	»	20	»
	Ад вечнай песні, аброзак у XII звязах Я. Купалы . . . . .	»	10	»
bis	A хто там ідзе. Песнь Я. Купалы з нотамі . . . . .	»	30	»
	Biełaruskiye pieśni z notami. Sabrai A. Hrynewič	»	15	»
bis	Беларускі песьнінк з нотамі . . . . .	»	30	»
	Песьни жальбы Якуба Коласа . . . . .	»	50	»
	Hušlar, zbornik wiersai J. Kupały . . . . .	»	10	»
	Кацярына, Т. Шэвчэнка . . . . .	»	50	»
*	Жалейка. Зборнікъ вершаў Я. Купалы . . . . .	»	25	»
*	Pan Tadeuš, A. Mickiewiča pierekł. Marcin-kiewiča . . . . .	»	15	»
*	Hapon, apowieść Marcinkiewiča . . . . .	»	20	»
*	Wiečarnicy, apowieści Marcinkiewiča . . . . .	»	25	»
*	Šcerauskije dažynki, Kupała, Marcinkiewiča . . . . .	»	20	»
*	Dudka biełarskaja M. Buračka . . . . .	»	10	»
*	Smyk biełarski S. Rejki . . . . .	»	50	»

Увага. Пачынаючы ад Жалейкі усё выданьне ёсьдзь і на дарагой паперы у пекнай з беларускім узорам вокладцы. Цэна дарагога выданьня два разы даражэй за звычайнае.

Скора выйдуць:

- Ab pčołach, Bierozki.
- У дому лепей, Новіча.
- Аб лубине і сэрадэльлі.

#### Беларускіе тэатральныя творы.

*	Модны шляхцюк, камэдый у 1 дзеяні Каганца . . . . .	25	кап.
*	У зімовы вечэр. Аброз у Э. Оржешко у 1 дзеяні . . . . .	35	»
*	Пашыліся ў дурні. Жарцік Крапіўніцкага у 3 дзеях . . . . .	60	»
*	Сватаньне. Жарцік Чехова . . . . .	25	»
*	Міхалка. Камэдый у 1 дзеяні . . . . .	35	»
*	На рэвізіі, аброз у 1 дзеяні Крапіўніцкаго . . . . .	35	»

#### «Наша Ніва» за гады:

bis 1906 . . . . .	50	»	
bis 1908 . . . . .	2 р.—	»	
bis 1909 . . . . .	2 »	50	»
Беларускі календар за 1910—1911 г. . . . .	15	»	

## Беларускіе пачтовые пісулькі.

Шчарсуны ў летка, Шчарсуны ў зімку, Пранцішэк Богу-шэвіч (Мацей Бурачок), Вінцук Марцінкевіч, Мужыкі с пад Пухавіч, Торжышчэ у Пухавічах, Дзеўчаты с пад Слуцка, Парабакава дворная хата, Дудар Беларускі, Янка Лучына, Вясковая ба-ба, Дом Тадеуша Косьцюшкі, Беларуское евангеліе XV в., Апостол Скорыны, Беларуская біблія XVI в., Беларускі псалтыр XVII в., Беларускі жыд, Арба валамі на Падесьсі, Палудзен жэнцоў у Падесьсі, Селянін с пад Мінска, Белавежская пушча, Беларускі тып.

Усе беларускіе выданьня можна купляць:

У Вільні:

- у канторы газэты „Наша Ніва“.
- у кнігарні „Культура“.
- ” ” В. Макоўскага.
- ” ” М. Пясецкага-Шлапеліс.
- ” ” І. Завадзкага.

У Менску:

- у кнігарні В. Макоўскага.
- ” ” Френкеля.

У Гродні:

- у кнігарні Шантыроўны на Соборной вуліцы.

У Вітебску:

- у кнігарні Коловрат-Чэрвінскай на Замковой вуліцы.

У Коўні:

- у кантора газэты „С. З. Телеграф“.

У Гомлі:

- у кнігарні І. Г. Сыркіна.

У Слонімі:

- у кнігарні Грабоўскай.

У Варшаві:

- у кнігарні Г. Цэнтнершвера.
- ” ” М. Арцта.
- ” ” Карбаснікова.
- ” ” Сыркіна.

У Пецярбурзе:

- у кнігарні Польской на Владзімірскім проспекцы.
- у глаўным складзе выдавецтва „Загляне сонца і ў нашэ ваконцэ“. Вас. Остр. 4 ліпія 45, кв. 16.

Хто купляе у глаўным складзе за гатовыя грошы нашых выданьняў на менш як за поўрубель—той не плаціць за прасланыя поштою. Малыя грошы можна высылаць пачтовымі маркамі.



1964

Feb. 1994

1994 L





B00000025980 16